




**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І
МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ**



ПРАГРАМА

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**«Дзяржаўнае будаўніцтва ў Рэспубліцы
Беларусь: гістарычны вопыт і традыцыі
(1991–2000 гг.)»**



Мінск, 21 лістапада 2012 г.



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Сустаршыні

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – *акадэмік-сакратар* *Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.*

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – *дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

Намеснікі сустаршынь

Лакіза Вадзім Леанідавіч – *в.а. намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч – *загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

Адказны сакратар

Мазец Валянцін Генрыхавіч – *старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

Члены аргкамітэта

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч – *лабарант I катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

Зянюк Раіса Уладзіміраўна – *малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

Несцяровіч Мікалай Барысавіч – *старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – *вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

Фірыновіч Алена Эдвардаўна – *навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.*

Яноўская Валянціна Васільеўна – *загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.*

ПАРАДАК РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Адрас: Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

21 лістапада 2012 г.

- 9³⁰ – 10⁰⁰ Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (другі паверх).
- 10⁰⁰ – 12⁰⁰ Пачатак працы канферэнцыі (пакой 223).
- 13⁰⁰ – 14⁰⁰ Перапынак на абед.
- 14⁰⁰ – 17⁰⁰ Працяг працы канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў.

Рэгламент працы:
выступленні з дакладамі – 15 хвілін.

Адкрыццё канферэнцыі

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара **Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**.

Даклады

1. Касцюк Міхаіл Паўлавіч, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, акадэмік, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск). Тэма даклада: *«Рэспубліка Беларусь: ад парламенцкага да прэзідэнцкага праўлення»*.

2. Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: *«Роля інстытута прэзідэнцкай улады ва ўмацаванні беларускай дзяржаўнасці»*.

3. Жылінскі Марат Генадзьевіч, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: *«Роля Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у дзяржаўным будаўніцтве»*.

4. Земляков Леонид Евгеньевич, вядучы навучны супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск); **Щёкин Николай Сергеевич**, дырэктар Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі Управлення пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат філосафскіх навук, доцэнт (Мінск). Тэма даклада: *«Государственно-конфессиональная политика в Республике Беларусь»*.

5. Петровская Оксана Васильевна, профессор кафедры истории славянских народов Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (Москва), доктор исторических наук, профессор. Тема доклада: *«Особенности российской и белорусской моделей формирования Союзного государства (1990–2002 гг.)»*.

6. Толкачев Валерий Иванович, кандидат исторических наук, доцент, ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск). Тема доклада: *«Некоторые подходы к идеологии современного Белорусского государства (попытка системного анализа)»*.

7. Брасс Александр Анатольевич, доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических наук, доцент (Минск). Тема доклада: *«Строительство инновационной экономики»*.

8. Глеб Марына Уладзіміраўна, загадчык Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск). Тэма даклада: *«Рэспубліка Беларусь і Еўрапейскі Саюз: асновы адносінаў ў 1990-х гг. – пачатку XXI ст.»*

9. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: *«З гісторыі канстытуцыйнага будаўніцтва ў Беларусі (канец XX – пачатак XXI ст.)»*.

10. Иванова Татьяна Петровна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО», кандидат исторических наук, доцент (Витебск). Тема доклада: *«Принципы государственной региональной политики»*.

11. Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор кафедры политологии и права Белорусского государственного

педагогического университета им. М. Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск). Тема доклада: *«К вопросу о национальной политике Республики Беларусь в 1991–2000 гг.»*

12. Коваленок Дмитрий Витальевич, главный инспектор Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (Минск). Тема доклада: *«Особенности формирования и деятельности таможенных органов Республики Беларусь (1991–2000 гг.)»*.

13. Кривашэй Дзмітрый Антонавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск). Тэма даклада: *«Сфера культуры Рэспублікі Беларусь у перыяд сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў 1991–2000 гг.»*

14. Мазец Валянцін Генрыхавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: *«Грамадска-палітычныя перадумовы станаўлення незалежнай Рэспублікі Беларусь»*.

15. Мандрик Иван Владимирович, профессор кафедры истории Беларуси Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, доктор исторических наук, профессор (Витебск). Тема доклада: *«Социальная политика в Республике Беларусь в период 1991–2010 гг.: модель, этапы формирования, проблемы»*.

16. Нестерович Николай Борисович, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск). Тема доклада: *«Экономика Беларуси в 1991–2000 гг.: опыт реформирования системы ценообразования»*.

17. Острога Виктор Александрович, заведующий кафедрой таможенного дела факультета международных

отношений Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск). Тема доклада: *«Академические и университетские центры в области истории Нового и Новейшего времени в Республике Беларусь. Проблемы создания и развития в 1991 – начале 2000-х гг.»*

18. Пушкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Магілёў). Тэма даклада: *«Стварэнне і дзейнасць дзяржаўных органаў па рэгуляванню міжнацыянальных адносін у Рэспубліцы Беларусь».*

19. Русакович Андрей Владимирович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск). Тема доклада: *«Отношения Республики Беларусь с ФРГ в 1991–2011 гг.: достижения и проблемы».*

20. Саракавік Іван Аляксандравіч, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: *«Вярхоўны Савет БССР 12-га склікання і яго ўплыў на дзяржаўнае будаўніцтва Рэспублікі Беларусь».*

21. Старовойтов Михаил Иванович, доцент кафедры истории Беларуси Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук, дацэнт (Гомель). Тема доклада: *«Национально-территориальные вопросы в БССР в 1920-е годы и Республике Беларусь в 1991–1994 годах (историко-сравнительный анализ)».*

22. Стрелец Михаил Васильевич, профессор кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственного технического университета, доктор исторических наук, профессор (Брест); **Билевич Ольга Ивановна**, старший преподаватель кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственного технического университета (Брест). Тема доклада: *«Восточный*

вектор внешней политики Республики Беларусь: достижения, проблемы, перспективы».

23. Тихомиров Александр Валентинович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск). Тема доклада: *«Политика Республики Беларусь в области обеспечения военной безопасности: основные итоги».*

24. Шанец Леонид Игоревич, начальник кафедры управления органами пограничной службы Института пограничной службы Республики Беларусь (Минск). Тема доклада: *«Роль исторических знаний при подготовке современного офицера органов пограничной службы Республики Беларусь».*

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ ў 2012 ГОДЗЕ

25 студзеня сумесна з Інстытутам мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі праведзены навуковыя чытанні, прысвечаныя Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (да 50-годдзя навуковай дзейнасці).

14 лютага сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» праведзены «круглы стол» «Гісторыя Перамогі: недапушчэнне фальсіфікацыі Вялікай Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу партызан і падпольшчыкаў».

15 лютага сумесна з прадстаўнікамі паўночнаамерыканскай і ўкраінскай гістарычнай школы праведзены «круглы стол» на тэму «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў амерыканскай і ўкраінскай гістарыяграфіі».

17 лютага сумесна з рэдакцыяй газеты «Савецкая Беларусь» праведзены «круглы стол», прысвечаны развіццю гуманітарнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь.

15 сакавіка адбыўся арганізаваны сумесна з Экзархатам Беларускай Праваслаўнай Царквы, Міжнародным дабрачынным фондам «Сям'я—Яднанне—Айчына», Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа, Інстытутам сацыялогіі НАН Беларусі і Інстытутам філасофіі праведзены НАН Беларусі праведзены «круглы стол» на тэму «Рэлігійны фактар нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь».

21 сакавіка ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя першай часткі 2-томнага выдання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.», а таксама іншых найноўшых выданняў навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

23 сакавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся «круглы стол», прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння галоўнага навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, Лаўрэата Дзяржаўнай Прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Якаўлевіча Галенчанкі.

23 сакавіка сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» праведзены «круглы стол» «На чым заснавана дзяржаўнасць Беларусі?»

19 красавіка ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя альбома «Археалагічнае наследдзе Беларусі».

4 мая сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, гімназіяй № 174 г. Мінска праведзены V Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941 – 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

10 – 11 мая ў Інстытуце гісторыі адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе».

22 – 23 мая ў г. Полацк адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы». Арганізатарамі навуковага форуму выступілі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Полацкі гарадскі выканаўчы камітэт, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік.

24 мая адбылася Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Газета «Звязда» ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Беларусі (да 95-годдзя заснавання і 70-годдзя першага падпольнага выхаду «Звязды» ў гады Вялікай Айчынай вайны)». Арганізатарамі навуковага мерапрыемства выступілі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, рэдакцыя газеты «Звязда».

25 мая ў в. Гальшаны Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці адбылася V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні: Гісторыка-культурная спадчына Ашмяншчыны». Мерапрыемства арганізавалі Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт.

5 чэрвеня сумесна з Пасольствам Ісламскай Рэспублікі Іран праведзены «круглы стол», прысвечаны жыццю і дзейнасці Рухала Мусаві Хамейні.

12 – 13 чэрвеня сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь – Расійскім цэнтрам навукі і культуры ў Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя «Расія, Беларусь, Украіна:

гісторыя, сучаснасць, будучыня (да 1150-годдзя зараджэння расійскай дзяржаўнасці)».

25 – 27 чэрвеня сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ў вырашэнні сацыяльных праблем мінулага і сучаснага грамадства».

25 – 27 ліпеня ў г. Магілёў адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Айчынная вайна 1812 года ў лёсах народаў Расіі і Беларусі (да 200-годдзя перамогі Расіі ў Айчыннай вайне 1812 года)». Мерапрыемства арганізавалі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Прадстаўніцтва Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь – Расійскі цэнтр навукі і культуры ў Мінску, Музей гісторыі Магілёва, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова.

20 жніўня – 2 верасня сумесна з Германскай службай акадэмічных абменаў DAAD праведзена летняя школа «Цэнтральная і Усходняя Еўропа ў Першай сусветнай вайне: погляд з Беларусі».

6 – 7 верасня Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам і Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада (да 945-годдзя Мінска)».

14 верасня ў в. Жыровічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці адбылася Міжнародная канферэнцыя «Святыя зямлі беларускай: Сафія Слуцкая». Мерапрыемства арганізавалі Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Мінская духоўная акадэмія імя Свяціцеля Кірылы Тураўскага.

17 верасня ў Беларускай дзяржаўнай педагагічнай універсітэце імя Максіма Танка адбылася прэзентацыя кнігі «Польша – Беларусь. 1921–1953 гг. Сборник документов и материалов».

23 верасня дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь абраны намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі Марат Генадзьевіч Жылінскі.

5 – 6 кастрычніка сумесна з Пінскім гарадскім выканаўчым камітэтам праведзена канферэнцыя «Гісторыя Пінска: ад

старажытнасці да сучаснасці (да 915-годдзя першай летапіснай узгадкі горада)».

9 кастрычніка праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы».

18 кастрычніка ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа адбылася прэзентацыя выдання «История Белорусской железной дороги. Из века XIX в век XXI».

19 кастрычніка сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў, Капыльскім раённым выканаўчым камітэтам і Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы ў Капылі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Капыль. Гісторыя горада і рэгіёна (да 360-годдзя надання прывілея на магдэбургскае права Капылю)».

25 – 26 кастрычніка сумесна з гістарычным факультэтам БДУ праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Жалезны век і ранняе сярэднявечча Беларусі і сумежных тэрыторый (да 100-годдзя з дня нараджэння археолага і выкладчыка БДУ А.Р. Мітрафанава)».

26 кастрычніка сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў, Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзены Х-я Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Славутыя роды Карэліччыны».

6 лістапада сумесна з расійскім фондам «Историческая память» праведзены міжнародны «круглы стол» «Нацысцкая знішчальная палітыка: перспектывы вывучэння, база крыніц, праблемы памяці».

ВЫДАНИ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІ НАВУК БЕЛАРУСІ

